

**Установа адукацыі**  
**«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны»**

**ЗАЦВЯРДЖАЮ**

Прарэктар па вучэбнай рабоце

УА «ГДУ імя Ф. Скарыны»

\_\_\_\_\_ І.В. Семчанка  
(подпіс)

\_\_\_\_\_ /р.  
(дата зацверджання)

Рэгістрацыйны № УД-\_\_\_\_\_

**РЭЛІГІЯЗНАЎСТВА**

Вучэбная праграма для спецыяльнасцяў

**1-21 05 01 Беларуская філалогія;**

**1-21 05 01 Беларуская філалогія (скар. форма навучання);**

**1-26 01 01 Дзяржаўнае кіраванне;**

**1-31 01 01-02 Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць)**

Кафедра філасофіі

Курс (курсы) 4-6

Семестр (семестры) 8-11

Лекцыі 6 гадзін

Залік 8-11 семестр

Усяго аўдыторных  
гадзін па дысцыпліне 6 гадзін

Усяго гадзін  
па дысцыпліне 25 гадзін

Форма атрымання  
вышэйшай адукацыі завочная

Склаў В.А. Адзіночанка, канд. філ.н., дацэнт

Вучэбная праграма складзена на падставе базавай вучэбнай праграмы,  
якая была зацверджана \_\_\_\_\_ 2010 г.,  
рэгістрацыйны нумар \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Разгледжана і рэкамендавана да зацверджання ў якасці рабочага варыянту  
на паседжанні кафедры філасофіі

17 \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2010 г., пратакол № 10

Загадчык кафедрай

прафесар \_\_\_\_\_ У.М. Калмыкоў

Ухвалена і рэкамендавана да зацверджання  
Метадычным саветам гістарычнага факультэта

\_\_\_\_\_ 2010 г., пратакол № \_\_\_\_\_

Старшыня

дацэнт \_\_\_\_\_ Г.А. Аляксейчанка

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ

## ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Падрыхтоўку студэнтаў у галіне рэлігіязнаўства трэба разглядаць як неад’емны кампанент прафесійнай падрыхтоўкі. **Неабходнасць** вывучэння рэлігіязнаўства ў вну абумоўлена наступнымі прычынамі:

– Значная частка нашых выпускнікоў – будучыя настаўнікі. Веданне асноўных этапаў гісторыі рэлігіі патрэбна для іх прафесійнай дзейнасці.

– Знаёмства з маральнымі нормаў той ці іншай рэлігіі аказвае станоўчы ўплыў на паводзіны маладога чалавека.

– Дэструктыўныя сэкты, якія ёсць і на Беларусі, як паказвае вопыт, працуюць пераважна сярод моладзі і імкнуцца дзейнічаць праз навучальныя ўстановы (школы, вну, тэхнікумы). Трэба, каб будучыя педагогі мелі веды аб гэтых арганізацыях і метадах іх дзейнасці.

– Рэлігіязнаўства займае важнае месца ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў і ў гуманізацыі грамадскіх адносін. Як навука яно даследуе агульныя заканамернасці, тэндэнцыі, прынцыпы функцыянавання і ўзаемасувязь разнастайных рэлігійных накірункаў, а таксама іх месца ў розных культурных сістэмах.

Пры выкладанні рэлігіязнаўства як вучэбнай дысцыпліны разглядаюцца два асноўныя блокі пытанняў:

Першы – гэта аналіз сутнасці рэлігіі, яе месца ў грамадстве і жыцці канкрэтнага чалавека, узаемадзеяння з іншымі галінамі культуры (мастацтвам, мараллю, філасофіяй, палітыкай і г.д.), прычын узнікнення і захавання, характару крытыкі рэлігіі ў розных культурах і г.д.

Другі блок уключае аналіз узнікнення і развіцця канкрэтных рэлігій, структуры іх веравучэння, культу, маралі і арганізацыі, а таксама месца і ролі ў той ці іншай культуры.

У вучэбнай праграме надаецца ўвага абодвым блокам пытанняў, аднак асноўная ўвага надаецца другому. Сутнасць рэлігіі тлумачыцца праз аналіз канкрэтных рэлігійных накірункаў: іх узнікнення, гісторыі развіцця, спецыфікі веравучэння і культу, месца ў грамадстве. Таксама, на наш погляд, пры выкладанні рэлігіязнаўства неабходна сказаць і аб крытыцы рэлігіі ў гісторыі культуры. Гэтаму прысвечана апошняя тэма праграмы.

Формаў праежкавага кантролю засваення вучэбнага матэрыяла студэнтамі з’яўляюцца творчыя заданні, абарона рэфератаў, калектывам, выступленні з паведамленнямі. Форма выніковага кантролю – залік.

Асноўная **мэта курса** – фарміраванне ў студэнтаў навуковых уяўленняў пра сутнасць, структуру, функцыі, тыпы рэлігіі, заканамернасці гістарычнага развіцця рэлігіі, рэлігійных накірункаў на тэрыторыі Беларусі ў гісторыі і сучаснасці.

Курс мае наступныя **задачы**:

– Сфарміраваць ў студэнтаў уяўленне аб тым, што такое рэлігія.

- Даць аналіз структуры рэлігіі, а таксама паказаць, як элементы дадзенай структуры праяўляліся ў розных рэлігійных накірунках;
- Раскрыць значэнне, месца і ролю рэлігіі ў жыцці грамадства;
- Прааналізаваць сутнасць і разгледзець гістарычнае развіццё асноўных рэлігійных накірункаў;
- Разгледзець гісторыю рэлігіі і вальнадумства на Беларусі;
- Даць аналіз сучаснай рэлігійнай сітуацыі ў Беларусі і свеце.

Засваенне курса «Рэлігіязнаўства» прадугледжвае выкарыстанне студэнтамі ведаў, якія яны атрымалі пры вывучэнні такіх дысцыплін як «Філасофія», «Этыка», «Гісторыя Беларусі», а таксама дысцыплін адпаведных спецыяльнасцяў.

Курс «Рэлігіязнаўства» вывучаецца студэнтамі ўсіх спецыяльнасцей Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, за выключэннем спецыяльнасці «Гісторыя».

***Выпускнік павенен ведаць:***

- ключавыя падыходы да інтэрпрэтацыі сутнасці рэлігіі і рэлігійных феноменаў, этапы эвалюцыі рэлігійных традыцый чалавецтва;
- секулярныя тэндэнцыі ў сучасным грамадстве;
- асаблівасці вучэнняў і дзейнасці новых рэлігійных рухаў;
- тыпалагічныя асаблівасці гістарычна традыцыйных рэлігій Беларусі;
- прынцыпы і заканадаўчыя асновы ажыццяўлення свабоды сумлення ў сучасным беларускім грамадстве;

***умець:***

- аналізаваць ролю рэлігіі ў жыцці чалавека і грамадства, ацэніваць месца рэлігійных з'яў у сістэме культуры;
- вызначаць тэндэнцыі рэлігійна-светапогляднай трансфармацыі сучаснай грамадскай свядомасці;
- улічваць адрозненні рэлігійных традыцый пры вырашэнні сацыяльных, упраўленчых і выхаваўчых задач;
- праяўляць талерантнасць ў сферы міжканфесійных адносін.

Дысцыпліна "Рэлігіязнаўства" вывучаецца студэнтамі 4,5 курсаў спецыяльнасці 1-26 01 01 Дзяржаўнае кіраванне, студэнтамі 5 курса спецыяльнасці 1-31 01 01-02 Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць), студэнтамі 5,6 курсаў спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія і 1-21 05 01 Беларуская філалогія (скарочанная форма навучання).

Агульная колькасць гадзін – 25 ; аудыторная колькасць гадзін – 18, з іх: лекцыі – 8, практычныя заняткі – 8, самастойная кіруемая праца студэнтаў (СУРС) – 2. Форма кантролю – залік.

## **ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ**

### **Тэма 1 РЭЛІГІЗНАЎСТВА: ПРАДМЕТ, МЕТАДЫ, ПАНЯЦІЙНЫ АПАРАТ**

Рэлігіязнаўства як навука і вучэбная дысцыпліна. Гістарычныя абставіны і прычыны ўзнікнення рэлігіязнаўства. Тэалагічныя, філасофскія, навуковыя трактоўкі рэлігіі. Структура сучаснага рэлігіязнаўства.

Праблема азначэння рэлігіі. Рэлігія як вера ў звышнатуральнае і паводзіны на падставе гэтай веры. Паняцце звышнатуральнага. Звышнатуральнае як святое. Структура рэлігіі: рэлігійная вера, рэлігійная свядомасць, рэлігійная мараль, рэлігійны культ, рэлігійная арганізацыя. Функцыі рэлігіі, іх сувязь з рэлігійнымі і нерэлігійнымі патрэбамі. Канкрэтна-гістарычны характар функцый рэлігіі.

Тыпы рэлігіі. Праблема класіфікацыі рэлігіі.

### **Тэма 2 ТРАДЫЦЫЙНЫЯ І НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ РЭЛІГІІ. ЯЗЫЧНІЦВА НА БЕЛАРУСІ**

Паняцці традыцыйных і нацыянальных рэлігій. Першабытыя вераванні: фетышызм, анімізм, магія, татэмізм. Іх праявы ў сучасным штодзённым жыцці. Язычніцтва на Беларусі. Вытокі язычніцтва і яго характар. Адчуванне арганічнага адзінства з наваколлем як аснова язычніцкіх вераванняў і кultaў. Уплыў характару прыроды Беларусі на рысы беларускага язычніцтва. Язычніцкія вераванні і культы ў гісторыі беларускай культуры, іх архаічнасць і месца ў сучасным жыцці беларусаў. Сялянскі быт як сфера функцыянавання язычніцтва. Звышнатуральныя істоты беларускага язычніцтва. Беларускія язычніцкія святы.

### **Тэма 3 СУСВЕТНЫЯ РЭЛІГІІ. БУДЫЗМ**

Гістарычныя ўмовы ўзнікнення будызму. Ведызм і брахманізм як папярэднікі будызму. Веды як аснова старажытнаіндыйскай культуры. Сістэма каст і яе ўплыў на структуру сучаснага індыйскага грамадства. Уяўленне пра сансару і карму. Жыццё Буды (Сідхартхі Гаутамы Шак'ямуні). Этыка будызму. Месца этыкі ў будызме. Чатыры высакародныя ісціны. Васьмірычны шлях. Паняцце нірваны. Кірункі ў будызме: хінаяна (тхеравада), махаяна, ваджраяна, ламаізм, дзэн-будызм.

## **Тэма 4 СУСВЕТНЫЯ РЭЛІГІІ. ХРЫСЦІЯНСТВА**

Узнікненне хрысціянства. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення хрысціянства. Іудаізм як папярэднік хрысціянства. Асноўныя палажэнні веравучэнне іўдаізму. Ідэя Запавету ў іўдаізме. Культавыя паводзіны як аснова іудаізму. Жыццё Ісуса Хрыста. Гісторыя першапачатковай хрысціянскай царквы. Фарміраванне хрысціянскай іерархіі. Ператварэнне хрысціянства ў дзяржаўную рэлігію Рымскай імперыі і раздзяленне царквы.

Біблія як твор культуры. Гістарычныя абставіны фарміравання Бібліі. Структура Бібліі. Асноўныя палажэнні Бібліі.

Веравучэнне і культ хрысціянства. Паняцце Сімвала Веры, гісторыя яго фарміравання. Хрысціянскія таінствы.

## **Тэма 5 ПРАВАСЛАЎЕ**

Агульная характарыстыка праваслаўя. Прыняцце хрысціянства на Русі. Прыняцце хрысціянства ў Полацкім і Тураўскім княствах. Феномен двавер'я. Праваслаўе на тэрыторыі Беларусі і Расіі.

Стараверства. Рэформа Нікана і царкоўны раскол. Кірункі ў стараверстве. Ветка як цэнтр папоўства.

Ааблівасці веравучэння і культу праваслаўя. Праваслаўе ў сучаснай Беларусі. Структура праваслаўнай царквы на Беларусі. Узаемадзеянне праваслаўнай царквы з сучаснымі беларускімі ўладамі.

## **Тэма 6 КАТАЛІЦТВА**

Агульная характарыстыка каталіцтва. Гісторыя каталіцтва на Беларусі.

Асаблівасці веравучэння і культу каталіцтва. Адрозненні каталіцкага і праваслаўнага культу.

Каталіцтва ў сучасным свеце. Структура каталіцкай царквы. Горад-дзяржава Ватыкан. Сучасны стан каталіцтва на Беларусі.

Уніяцтва на Беларусі. Берасцейская унія, яе прычыны і ўмовы. Гісторыя уніяцтва на Беларусі. Сучасны стан уніяцтва на Беларусі.

## **Тэма 7 ПРАТЭСТАНЦТВА**

Гістарычныя прычыны ўзнікнення рэфармацыйнага руху. Лютэр як пачынальнік Рэфармацыі. Паходжанне тэрміна “пратэстанцтва”. Дзейнасць Кальвіна і Генрых VIII. Рэфармацыя і Контррэфармацыя на Беларусі.

Веравучэнне і культ пратэстанцтва. Агульнапратэстанцкія палажэнні: аб выратаванні адзінай верай; Біблія – адзіная крыніца

веравучэння; аб усеагульным святарстве. Спецыфіка культу і пабудовы царквы ў англіканстве, лютэранстве і кальвінізме.

Неапратэстанцкія царквы (баптысты, пяцідзсятнікі, адвентысты, Сведкі Іеговы), спецыфіка іх веравучэнняў і культураў. Арганізацыйная будова неапратэстанцкіх царкваў. Гісторыя неапратэстанцкіх царкваў на Беларусі. Сучасны стан неапратэстанцкіх царкваў на Беларусі.

## **Тэма 8 СУСВЕТНЫЯ РЭЛІГІІ. ІСЛАМ**

Гістарычныя ўмовы ўзнікнення ісламу. Дзейнасць Мухамеда ў Мецы і Медыне. Мусульманскія заваёвы і ўзнікненне Арабскага Халіфату. Краіны мусульманскага свету.

Кірункі ў ісламе (сунізм, шыізм, суфізм). Прычыны іх узнікнення. Асаблівасці веравучэння і культуры.

Веравучэння і культ ісламу. Каран як свяшчэнная кніга ісламу. Суна. Шарыят як зборнік прынцыпаў мусульманскага права. Асноўныя палажэнні веравучэння ісламу. Пяць культавых абавязкаў мусульманіна.

Іслам ў сучасным свеце.

## **Тэма 9 НЕТРАДЫЦЫЙНЫЯ РЭЛІГІІ**

Азначэнне нетрадыцыйных рэлігій. Існаванне ў іншай культурнай традыцыі як асноўны прызнак нетрадыцыйнасці. Гістарычныя ўмовы, час і месца распаўсюджвання нетрадыцыйных рэлігій.

Прычыны ўзнікнення нетрадыцыйных рэлігій: пераломны характар еўрапейскай культуры XX ст., змена характару сацыяльных праблем, канфлікт паміж пакаленнямі, экзатычны характар нетрадыцыйных рэлігій, крытыка традыцыйных рэлігій. Тыпы нетрадыцыйных рэлігій.

Нетрадыцыйныя рэлігійныя арганізацыі на Беларусі.

## **Тэма 10 РЭЛІГІЯ Ў СУЧАСНЫМ СВЕЦЕ**

Заканамернасці і тэндэнцыі рэлігіі і вальнадумства ў сучасным свеце. Традыцыйныя канфесіі ў сучасным грамадстве. Рэлігійныя мадэрнізм і традыцыяналізм. Тэндэнцыі універсалізацыі рэлігійнага жыцця. Рэлігійны сінкрэтызм. Экуменічныя працэсы ў хрысціянстве.

Секулярызацыя. Эканамічная, палітычная, культурная секулярызацыя. Праблемы секулярызацыі еўрапейскай культуры.

Сучасная рэлігійная сітуацыя на Беларусі. Тэндэнцыі росту рэлігійных суполак і колькасці веруючых. Характар рэлігійнасці ў сучаснай Беларусі. Беларускае заканадаўства аб свабодзе сумлення.

## ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ

Нумар раздзелу, тэмы заняткаў	Назва раздзелу, тэмы заняткаў; Пералік пытанняў, якія вывучаюцца	Колькасць аудыторных гадзін				Матэрыяльнае забяспечанне занятка (наглядныя матэрыялы і інш)	Літаратура	Формы кантролю ведаў
		лекцый	Практычныя заняткі	Лабараторныя заняткі	СУРС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Рэлігіязнаўства: прадмет, метады, паняццёвы апарат. Агульная характарыстыка рэлігіі</b> 1 Рэлігіязнаўства як навука і вучэбны прадмет. 2 Азначэнне рэлігіі, яе структура і функцыі. 3 Тыпы рэлігіі.	2	-	-	-	-	[1-9]	
2	<b>Сусветныя рэлігіі. Будызм</b> 1 Узнікненне будызму 2 Жыццё Буды. 3 Этыка будызму 4 Кірункі ў будызме	Самастойнае вывучэнне					[10-12]	
3	<b>Сусветныя рэлігіі. Хрысціянства</b> 1 Узнікненне хрысціянства. 2 Структура Бібліі. 3 Веравучэнне і культ хрысціянства	2					[13-14]	
4	<b>Праваслаўе</b> 1 Агульная характарыстыка праваслаўя 2 Хрысціянізацыя Русі.	Самастойнае вывучэнне					[15-18]	

	3 Стараверства. 4 Структура праваслаўнай царквы на Беларусі						
5	<b>Каталіцтва</b> 1 Агульная характарыстыка каталіцтва 2 Асаблівасці веравучэння і культу каталіцтва 3 Структура каталіцкай царквы. 4 Уніяцтва на Беларусі.	2					[19-20]
6	<b>Пратэстанцтва</b> 1 Узнікненне пратэстанцтва 2 Веравучэнне і культ пратэстанцтва. 3 Неапратэстанцкія цэрквы.	Самастойнае вывучэнне					[13-14, 16]
7	<b>Сусветныя рэлігіі. Іслам</b> 1 Узнікненне ісламу 2 Кірункі ў ісламе. 3 Веравучэнне і культ ісламу.	Самастойнае вывучэнне					[21-23]
8	<b>Нетрадыцыйныя рэлігіі</b> 1 Азначэнне, прычыны ўзнікнення і тыпы нетрадыцыйных рэлігій. 2 Нетрадыцыйныя рэлігійныя арганізацыі на Беларусі.	Самастойнае вывучэнне					[24-25]
9	<b>Рэлігіі ў сучасным свеце</b> 1 Спецыфіка рэлігійных працэсаў у сучасным свеце. 2. Секулярызацыя. 3 Рэлігійны мадэрнізм і фундаменталізм.	Самастойнае вывучэнне					[26-29]
							Залік
	<b>Усяго гадзін:</b>	6		-	-	-	

## ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

### *Літаратура, якая рэкамендуецца*

#### **Асноўная**

- 1 Адзіночанка, В.А. Рэлігіязнаўства /В.А. Адзіночанка. – Мн., 2001.
- 2 Гараджа, В.И. Религиоведение / В.И. Гараджа. – М., 1995.
- 3 Костюкович, П.И. Религиоведение / П.И. Костюкович. – Мн., 2001
- 4 Мень, А. История религий: В 7 т. / А.Мень. – М., 1991 – 1997.
- 5 Никитин, В.Н., Обухов В.Л., Религиоведение. Вероучение религий мира / В.Н. Никитин, В.Л. Обухов.– СПб,1999
- 6 Радугин, А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии / А.А. Радугин. – М., 1997.
- 7 Кудрявцев, В.В. Лекции по истории и теории религии и свободомыслия /В.В. Кудрявцев. – Мн., 1998.
- 8 Основы религиоведения / под ред. И.Н. Яблокова – М., 1998
- 9 Яблоков, И.Н. Религиоведение: учебный словарь-минимум по религиоведению /И.Н. Яблоков.– М., 1998.

#### **Дадатковая**

- 10 Будда. История о перерождениях. М., 1991.
- 11 Буддизм. Словарь. М., 1992.
- 12 Васильев, Л.С. История религий Востока /Л.С. Васильев. – М., 1998
- 13 Христианство. Словарь. М., 1994.
- 14 Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1-3. М., 1983 – 1995.
- 15 Булгаков, С.М. Православие / С.М. Булгаков. – М., 1996.
- 16 Канфесіі на Беларусі (канец XVIII – XX ст.) /В. Грыгор’ева [ і інш.]. – Мн.: «Экаперспектыва», 1998. – 340с.
- 17 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1-2. М., 1991.
- 18 Короткая, Т.П., Прокошина Е.С., Чудникова А.А. Старообрядчество в Беларуси / Т.П. Короткая, Е.С. Прокошина, А.А. Чудникова. – Мн., 1992.
- 19 Ковальский Я.В. Папы и папство. М., 1991.
- 20 Марозава, С. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці / С. Марозава. – Гр. 1996.
- 21 Грюнебаум, Г.Э. фон. Классический ислам: очерки истории. 600 – 1258 гг. / Г.Э. Грюнебаум. – М., 1988.

- 22 Журавский, А.В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы диалога / А.В. Журавский. – М., 1990.
- 23 Массэ, А. Ислам. Очерки истории / А. Массе. – М., 1990.
- 24 Дьяченко, О.В. Новые религиозные объединения /О.В. Дьяченко. – Мозырь, 1998.
- 25 Ефремов, И. Современное харизматическое движение сектантства /И. Ефремов – М., 1995
- 26 Самыгин, С.И., Нечипуренко, В.Н., Полонская, И.Н. Религиоведение: социология и психология религии / С.И. Самыгин, В.Н. Нечипуренко, В.Н. Полонская. – Ростов–на-Дону, 1996.
- 27 Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь: Сборник документов и материалов / Аавт.-сост. М. В. Цвилик; под ред. В. И. Новицкого. – Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2005. – 336с.
- 28 Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии /гл. ред. В.И. Гараджа М., – 1996.
- 29 Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыкл. Давед. / гал. рэд. Г. П. Пашкоў. – Мн.: БелЭн, 2001. – 368с.